

ВЫПРАБАВАННЕ АГНЁМ



ЗАВЯРШАЕЦЦА СУМЕСНАЕ
СТРАТЭГІЧНАЕ ВУЧЭННЕ

Учора, у перадапошні дзень беларуска-расійскіх манеўраў, на палігоне Даманава, што на Брэстчыне, экзамен трымалі зенітчыкі.



Фота Надзеі БУЖАН.

Цішыню парушыла пара верталётаў Mi-8. Роўным клінам над нашымі галовамі праляцела звяно вучэбна-баявых самалётаў Як-130. Сёння авіяцыя Ваенна-паветраных сіл і войскаў проціпаветранай абароны Узброеных Сіл Беларусі — умоўны праціўнік.

Удары з неба адбівае змешанае падраздзяленне ў складзе дывізіёна зенітна-ракетнага комплексу С-300 і зенітна-ракетнай батарэі «Аса». Усё — пры ўзаемадзеянні з падраздзяленнямі вайскавай проціпаветранай абароны. Усяго на палігоне задзейнічана каля 150 чалавек і 45 адзінак ваеннай і спецыяльнай тэхнікі.

— Сёння камандаваннем Ваена-паветраных сіл і войскамі проціпаветранай абароны адпрацоўваюцца такія пытанні, як адбіццё ўдаруў сродкаў паветранага напаўдзення праціўніка і наступлення яго ж сухапутных груповак войскаў, — адзначыў **намеснік камандуючага ВПС і войскамі ППА генерал-маёр Андрэй ГУРЦЭВІЧ**. — Акрамя таго, на практыцы рэалізуецца арганізацыя ўзаемадзеяння і ўсебаковага забеспячэння ў інтарэсах рашэння пастаўленых задач.

Стральбу па паветраных мішэнях вядуць баявыя машыны «Аса», разлікі зенітна-ракетнага комплексу «Ігла», а таксама зенітнай устаноўкі 23-2. Агнявыя задачы выкананы — змешанае падраздзяленне пераводзіцца ў паходнае становішча і перамяшчаецца на іншую пазіцыю.



Як падзяліўся назіральнік за вучэннем з Эстоніі **падпалкоўнік Каўпа КІЙС**, вайскоўцы паказалі сябе вельмі прафесійна. «У мяне ёсць вопыт прысутнасці на падобных вучэннях у Нарвегіі, Румыніі, — падкрэсліў ваеннаслужачы. — Што тычыцца вучэння ў Беларусі, усё адпавядае таму, што было заяўлена загадзя».

○ Даслоўна

Начальнік упраўлення інфармацыі — прэс-сакратар галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Міністэрства абароны Беларусі Уладзімір МАКАРАЎ:
— Працягваецца другі этап беларуска-расійскага сумеснага стратэгічнага вучэння «Захад-2017», у ходзе якога адпрацоўваюцца пытанні кіравання войскамі (сіламі) ва ўмовах абстаноўкі, якая хутка мяняецца, а таксама пытанні арганізацыі ўзаемадзеяння і ўсебаковага забеспячэння пастаўленых задач. Штабы розных узроўняў працягваюць адпрацоўваць пытанні, звязаныя з кіраваннем войскамі (сіламі) пры вядзенні манеўранай абароны. Ажыццяўляюцца збор, аналіз і абагульненне даных абстаноўкі, на аснове якіх прымаюцца рашэнні, удакладняюцца задачы, адбываецца бесперапыннае кіраванне войскамі падчас выканання вучэбна-баявых задач.

Вераніка КАНЮТА. *kanyuta@zviazda.by*
Брэсцкая вобласць.

■ Ну і ну!

ПАКВАПІЛІСА НА СУМКУ?

А буйную суму ў валюце з яе... выкінулі

Незвычайнае здарэнне адбылося ў Маладзечне. Тут сям'я ад'язджала на дачу і ў спешцы забылася на вуліцы сумку з рэчамі, сярод якіх была і ўпакоўка ад мабільнага тэлефона. А ў ёй — 14,5 тысячы долараў...

Гэтую кардонку сям'я з мужа, жонкі і двух дзяцей выкарыстала ў якасці адмысловага «сейфа» для грашовых зберажэнняў. Гаспадары хапіліся яе, толькі прыехаўшы на дачу. Адразу патэлефанавалі ў міліцыю. На месцы, дзе забыліся сумку, праваахоўнікі нічога не знайшлі. Тым часам у горад вярнуліся і муж з жонкай. І вось, як расказалі ў Маладзечанскім РАУС, у адным са смеццевых бакаў аператыўная група знайшла раскіданыя рэчы, якія ляжалі ў той самай сумцы, і апроч іншага — упакоўку ад мабільніка. А ў ёй — цалюткія 14,5 тысячы долараў! Хто быў той зладзюжка, які паквапіўся на чужое, і чым ён кіраваўся, застаецца толькі здагадвацца. Між іншым, з усёй маёмасці знікла толькі адна тая сумка...

Сяргей РАСОЛЬКА. *rs@zviazda.by*

ЗВЯЗДА

20 верасня 2017 г.

■ Прамая лінія

У мінулую суботу карэспандэнт «Звязды» пабываў на прамой ліні, якую праводзіла намеснік старшыні Гарадоцкага райвыканкама Марына ЗДОЛЬНІКАВА.

Жыхар вёскі Кірэева выказаў на-раканні наконт аўтакрамы. Невялікі населены пункт знаходзіцца прыкладна за 30 кіламетраў ад Гарадка, і гандлёвае абслугоўванне «з колаў» там наладзілі надрэнна. Але тутэйшым хочацца, каб асартымент харчовай прадукцыі быў больш багаты. У прыватнасці, каб у ім прысутнічалі келья кансерваванага, лівернага каўбаса і крывянка. Яшчэ пенсіянер агучыў дарожную праблему — вяскоўцы спадзяюцца, што гэтай зімой дарогу будуць лепей чысціць ад снегу...

Жыхарка Віцебска, дачніца, паскардзілася на перыядычнае адключэнне электраэнергіі ў вёсцы Пруднікі. А тарыф для дачнікаў у два разы вышэйшы.



Марына ЗДОЛЬНІКАВА,
намеснік старшыні Гарадоцкага райвыканкама па сацыяльных пытаннях.

Заяўніца з гарадскога пасёлка Езярышча расказвала пра тое, што яе зямельны ўчастак залівае. Вінаватых ў гэтым, на думку жанчыны, дарожнікі. На яе погляд, яны не могуць правільна наладзіць функцыянаванне сістэмы сцёку вады.

Апошняй патэлефанавала жанчына, якая паскардзілася на кароў. Маўляў, каля шасці гадзін раніцы на сваім агародзе

ФАКТЫ

ПАДЗЕІ

НАВІНЫ

Стаўку ізноў «падрэжуць». Яшчэ сёлета

Кіраўніцтва Нацбанка не выключае далейшага зніжэння стаўкі рэфінансавання ў гэтым годзе, заявіў намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Сяргей КАЛЕЧЫЦ.

Намеснік старшыні лічыць, што той узровень інфляцыі, які ёсць сёння, дазваляе ў цэлым па гдзе з улікам магчымых змяненняў ацэньваць яе ў адносінах снежань да снежня ў межах 6—7%. «Гэта сведчыць аб тым, што з пункту гледжання гэтага фактару, які, безумоўна, з'яўляецца адным з асноўных пры разглядзе пытання аб змене стаўкі рэфінансавання, ды і астатніх фактараў (стану рынку дэпазітаў і крэдытнага рынку), магчымасці для разгляду пытання аб зніжэнні стаўкі, вядома, ёсць», — заявіў Сяргей Калечыц.

Але цяпер гэта зніжэнне будзе ісці больш асцярожнымі тэмпамі, удакладніў намеснік старшыні праўлення Нацбанка, які нагадаў, што «Сёлета мы зрабілі ўжо дастаткова шмат крокаў у гэтым напрамку, гэта дазволіла наша эканамічная сітуацыя. І калі мы будзем казаць аб магчымым зніжэнні, то ўжо не такімі тэмпамі. Крок будзе больш асцярожны, чым 1—2%, як раней».

Сяргей КУРКАЧ.

Ёсць трохмільённы пасажыр

У Нацыянальным аэрапорце днямі сустрэкалі трохмільённага пасажыра з пачатку года.

«Юбілейным» аказаўся грамадзянін, які прыляцеў з Дамадзедава рэйсам авіякампаніі «Белавія». Летась аэрапорт прыняў трохмільённага пасажыра 10 лістапада. Сёлета такая сустрэча адбылася на некалькі месяцаў раней, што сведчыць пра стабільны рост пасажырапатоку.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Кнігавыданне з «кітайскім характарам»

У выдавецтве «Мастацкая літаратура» прайшлі перамовы кіраўніцтва з прадстаўнікамі «Кітайскай выдавецкай групы».

Тэма абмеркавання сумесных кнігавыдавецкіх праектаў узнікла не выпадкова. У ранейшыя гады «Мастацкая літаратура» прадставіла айчыннаму чытачу кнігу публіцыстыкі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Міхася Шыманскага «Блізкі Кітай» і зборнік вершаў класіка кітайскай паэзіі Лі Бо. Абедзве кнігі пабачылі свет на рускай мове. Цяпер у выдавецтве рыхтуецца да выдання першая кніга з сямітомніка «Культура Кітая». Гэты праект рэалізуецца ўжо на беларускай мове.

— Канешне ж, нам хацелася б пазнаёміць беларускага чытача з кітайскай мастацкай літаратурай, — зазначае **дырэктар выдавецтва Алесь БАДАК**. — Не супраць падтрымаць нас у гэтым кірунку і «Кітайская выдавецкая група». Пра гэта заўважыў на перамовах віцэ-прэзідэнт найбуйнейшай кітайскай выдавецкай кампаніі спадар Лі Ян. Ужо, відавочна, даўно наспела патрэба выдаць па-беларуску лаўрэата Нобелеўскай прэміі Мо Яяна. Выдаюць жа яго ва Украіне, Расіі, І, здаецца, не ўжнікае ніякіх пытанняў з атрыманнем правоў.

У сваю чаргу спадар Лі Ян заўважыў, што і ў Кітаі хацелі б выдаваць беларускіх пісьменнікаў на кітайскай мове.

Сяргей ШЫЧКО.

Вецер зноў «клаў» дрэвы

З-за парываў ветру (да 23 м/с) у панядзелак пацярпелі шэсць населеных пунктаў у чатырох раёнах Гродзенскай і Мінскай абласцей, паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях.

Пашкоджаны дахі двух жылых дамоў і чатырох сельскагаспадарчых будынкаў. Зафіксаваны 55 выпадкаў падзення

СЁННЯ 3

ПАСКАРДЗІЛІСЯ НАВАТ НА... КАРОЎ!

ўбачыла статак, які належыць мясцовай гаспадарцы. Капытныя затапталі агародніну і сена, тое-сёе з'елі. І раней, як падкрэсліла заяўніца, жывёлы прыносілі аналагічную шкоду...

Кожная праблема, упэўніла намеснік старшыні, будзе пільна вывучана, пастаўлена на кантроль, а грамадзяне атрымаюць адказы па пытаннях, якія іх хвалююць. Усяго сёлета ў райвыканкаме зарэгістравалі каля 270 зваротаў, у тым ліку 175 — пісьмовых. На асабістых прыёмах кіраўнікі мясцовай улады ўзялі на заметку больш за 90 «сігналаў» ад насельніцтва. У «топавым» спісе пытанняў, якія датычацца ЖКГ, стану і абслугоўвання дарог, жыллёвага заканадаўства. Практыку правадзення сумесных прамых ліній з кіраўнікамі мясцовай улады «Звязда» будзе працягваць і надалей.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.
pukshanski@zviazda.by

дрэў, у выніку якіх пашкоджаны пяць легкавых аўтамабіляў. У выніку выпадзення багатых ападкаў у выглядзе дажджу ў Браславе былі падтопленыя шэсць прыватных падворкаў і тэрыторыя аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама. Пацярпелых няма. Работнікамі МНС і іншых арганізацый праводзіліся работы па распілоўцы і ўборцы дрэў, якія ўпалі, ліквідацыі наступстваў падтапленняў.

Па звестках «Белэнерга», на працягу сутак на тэрыторыі краіны перыядычна парушалася электразабеспячэнне 715 населеных пунктаў. Адключэнні аператыўна выпраўляліся аварыйнымі брыгадамі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Ішоў цераз пуці ў навушніках...

Яшчэ не высахлі слёзы па ахвярах аварыі на чыгначных пуцях у Іванаўскім раёне, як прыйшло новае паведамленне пра трагедыю. Гэтым разам бяда здарылася ў Баранавічах.

Афіцыйны прадстаўнік Брэсцкага абласнога УУС Сяргей ДУЧЭНКА паведаміў, што недалёка ад станцыі Баранавічы-Цэнтральныя пуцявой машынай (цеплавоз і дзве платформы) быў смяротна траўмаваны жыхар вёскі Лясная. У выніку аварыі 18-гадовы хлопец застаўся без ног, яму адарвала пальцы на адной з рук, таксама была зафіксавана чэрапна-мазгавая траўма. Пацярпелага даставілі ў бальніцу, дзе яму правялі неабходныя аперацыі, але ў ноч на аўторак хлопец памёр.

Юнак вучыўся ў Мінскім ПТК чыгуначнага транспарту і ўжо хутка сам павінен быў сачыць за бяспечнымі паводзінамі на чыгунцы. Але трапіў пад састаў, калі ішоў па пуцях у навушніках, таму і не пачуў набліжэння машыны.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Дзве смерці запар на трасе

У Нясвіжскім раёне два чалавекі, якія выйшлі з машыны на трасе М1, былі збітыя транспартнымі сродкамі, паведамілі ва УДАІ УУС Мінаблвыканкама.

Здарэнне адбылося прыблізна ў 22.30 на 256-м кіламетры аўтадарогі Брэст—Мінск—мяжа РФ паблізу вёскі Малінаўка. Пасля вымушанага спынення ў паласе разгону каля асветленай стаянкі 30-гадовы пасажыр аўтамабіля «Хёндаі Санта Фе» не ўпэўніўся ў бяспецы і выйшаў на праезную частку. Там яго збіў аўтобус «Неаплан 116», які ехаў ў напрамку Брэста. Збіты застаўся ляжаць на праезнай частцы. Пасажыры легкавіка — жанчына і мужчына — пабеглі да пацярпелага для аказання дапамогі. У гэты момант на яго здзейсніў наезд «Пежо Партнёр». Жанчына паспела адскочыць у бок, а мужчына трапіў пад колы машыны. Два мужчыны загінулі на месцы. Абставіны ДТЗ устаноўчы следства. Вядома, што ніхто з іх не быў пазначаны святлоадбівальнымі элементамі. Распачаты крымінальныя справы.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица	
Полное наименование и местонахождение эмитента	Открытое акционерное общество «Амкордор-КЭЗ» 211060, г. п.Коханово, ул. Промышленная, 3 Промышленная зона, Толочинский район, Витебская область
Дата принятия решения о совершении сделок	18.09.2017 г.
Вид сделки	Договор займа
Стороны сделки	Яроцкий А.В. и ОАО «Амкордор-КЭЗ»
Предметы сделки	Предоставление беспроцентного займа
Критерии заинтересованности	Аффилированное лицо является стороной сделки
Балансовая стоимость активов (стоимости активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов)	На 01.09.2017 г. – 8751 тыс. белорусских рублей
УНП 300028841	